

- высш. пед. учеб. заведений / под. ред. Г. М. Цыпина. М., 2003.
3. Цыпин Г. М. Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игре на фортепиано. М., 1975.
 4. Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении : учеб. пособие для студ. пед. вузов. М., 1999.
 5. Яковлева А. С. У истоков традиции вокальной школы московской консерватории // Вопросы

вокального образования : материалы науч.-практ. конф. Чебоксары, 1993. с. 55–59.

SUMMARY

The creative process of the preparation of the singer in the class of national artist of the USSR T. Nizhnicovoj is considered in the article. The main pedagogical and musical-pedagogical principles come to light in it. They underline the vocal-pedagogical method of the professor and reflect the norms of her activity as a teacher-vocalist.

УДК 701:37.015.3

ПАНЯЦЦЕ «МАСТАЦКІ ГУСТ» У КАНТЭКСЦЕ ФІЛАСОФСКА-ЭСТЭТЫЧНЫХ І ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

Паняцце «мастацкі», «эстэтычны», «мастака-эстэтычны густ» раскрываецца ў шматлікіх працах замежных і айчынных прадстаўнікоў розных навук: філасофіі, эстэтыкі, этыкі, псіхалогіі, педагогікі і інш. Аднак падыходы да вызначэння асноўных характарыстык паняцца «густ» у названых галінах навукі не заўсёды супадаюць. Таму часам узнякаюць супярэчнасці ў вызначэнні зместу, прыроды і структуры названага паняцца. Тым больш, што развіццё навуковай думкі на працягу ўсёй гісторыі чалавечства вымушала пераасэнсоўваць выгады папярэднікаў. З цягам часу змяняліся погляды на праблемы існавання і развіцця чалавека, уплыў асяроддзя, змянення сацыяльных умоў на фарміраванне асобы.

Улічваючы шматгранныя падыходы да праблемы фарміравання мастацкага, эстэтычнага, мастацка-эстэтычнага густу, можна вызначыць і ўдакладніць асновавызначальныя для нашага даследавання метадалагічныя арыенціры.

У сучаснай навуковай літаратуры паняцце «густ» трактуюць па-рознаму. Адны даследчыкі – як здольнасць асобы адлюстроўваць і дакладна вызначаць «правільныя судносіны паміж рэчамі і якасцямі» (А. Б. Салтыкоў), як здольнасць адрозніваць прыгожае ад непрыгожага (Ю. А. Лукін і В. К. Скацершчыкаў), іншыя як «суму ўяўленняў» пра прыгожае (Л. А. Касіль), як «тып рэагавання асобы» (А. С. Малчанава), як форму вызначэння асбонага роду каштоўнасці прадмета (М. С. Каган), як аснову, крытэрый для ацэнак (А. І. Бураў), як адну з якасцей чалавека, што праяўляеца ў пэўных схільнасцях і звычках да чаго-небудзь

«у самых розных галінах рэальнасці» (Г. М. Паспелаў). Сярод разнастайнасці азначэнняў можна сустрэць такія якасныя характеристыкі названай катэгорыі, як добры і кепскі, тонкі і грубы, развіты і неразвіты густ і г. д.

Асэнсаванне розных падыходаў да гэтага паняцца дае магчымасць уяўіць «густ» як уласцівасць асобы, якая дазваляе ў працэсе успрыняцца адрозніваць каштоўнасці прадметаў і з'яўляючай рэчаіннасці, творы мастацтва ад псеўдакаштоўнасцей, выяўляць іх значнасць для самога сябе. Аднак гэтае азначэнне з'яўляеца дастаткова агульным, таму лічым неабходным яго канкрэтызаціаць.

Вялікі ўклад у распрацоўку тэарытычных і практычных аспектаў, звязаных з вывучэннем зместу, прыроды і структуры мастацкага густу, яго развіцця, унеслі шматлікія вучоныя з розных галін навукі. Можна вылучыць два розных тэарытычных падыходы да праблемы мастацкага густу: філасофска-эстэтычны і псіхолага-педагагічны. Найбольш фундаментальнай праблема мастацкага густу ў філасофска-эстэтычным аспекте была даследавана М. С. Каганам, М. І. Кіяшчанка і М. Л. Лейзеравым, В. К. Скацершчыкам і інш. Пазіцыі большасці вучоных па гэтым пытанні маюць шмат агульнага. Падкрэслім, што вышэй-пералічаныя даследчыкі вызначаюць мастацкі густ як «псіхалагічны механизам», здольнасць асобы аб'ектыўна ацаніць успрынятае, арыентавацца ў плыні шматлікай інфармацыі, разумець і перажываяць эстэтычныя каштоўнасці мастацтва, выпрацоўваць выбіральнасць у перавагах і інтэрэсах. Блізкасць навуковых пазіцый названых аўтараў заключаецца таксама і ў тым, што М. С. Каган, М. І. Кіяшчанка

I. Э. Цішкевіч

і М. Л. Лейзераў, Л. Н. Коган, В. К. Скацершчы-
каў падкрэсляюць важнасць ролі мастацкага
густу ў развіціі асобы, яе самавызначэнні,
фарміраванні актыўнай жыццёвой пазіцыі. На
думку аўтараў, развіццю мастацкага густу
садзейнічае знаёмства з рознымі відамі
мастацтва і мастацкая дзеянасць.

Для нашага даследавання цікавым з'яўляе-
ца дысертацыйная работа Т. І. Пушкаровай.
Абагульняючы вопыт папярэднікаў, аўтар раз-
глядае гэтую катэгорыю як здольнасць цаніць
і як здольнасць выбіраць каштоўнае, мастацка-
значнае. Аўтар адзначае неабходнасць непа-
среднага далучэння людзей да мастацтва роз-
ных эпох і стыляў: наведванне музеяў, творчыя
сустрэчы з дзяячамі мастацтва і г. д. «Слухачы,
гледачы, чытачы павінны адчуваць сябе поўна-
праўнымі ўдзельнікамі сучасных культурных
працэсаў, а не пасіўнымі спажыўцамі духоўных
каштоўнасцей» [1, с. 120–121].

Гаворачы аб мастацкім гусце, неабходна
вызначыць яго прыроду – важную характеристы-
ку гэтай катэгорыі. Аналіз навуковай літаратуры
дазволіў нам выявіць тры аспекты пры-
роды мастацкага густу: аксіялагічны, гнасеалагічны і сацыяльны.

Аксіялагічная прырода мастацкага густу
праяўляецца ў працэсе ацэнкі твора мастацт-
ва, яго мастацкай каштоўнасці, якая здольная
прыносіць людзям эстэтычнае задавальненне
(Л. Н. Коган, Л. Н. Сталовіч, Т. І. Пушкарова).

Гнасеалагічная прырода заключаецца ў
адзінстве пазнання мастацкай каштоўнасці тво-
раў мастацтва, уменні дакладна разумець і вы-
значаць яго сэнс для самага сябе і грамадства
у цэлым і г. д. (Л. Н. Коган, Т. І. Пушкарова).

Сацыяльная прырода мастацкага густу
заключаецца ў тым, што ў працэсе грамадскага
развіцця, у практицы мастацкіх зносін асока
паступова выпрацоўвае адэкватнае, правіль-
нае і асэнсаванае разуменне мастацкіх каштоў-
насцей (Л. Н. Коган, Т. І. Пушкарова).

Псіхолага-педагагічны падыход у даследа-
ванні мастацкага густу асобы, яго фарміра-
вання і развіцця акрэслены ў працах І. І. Далец-
кай, Я. В. Квяткоўскага, Б. Ц. Ліхачова,
А. П. Маханько, Б. М. Няменскага, А. М. Тар-
шылавай і інш. і мае практичны характар.
Вывучэнню гэтай катэгорыі прысвечаны
дысертацыйныя даследаванні С. Б. Барыла,
А. М. Дземчанка, А. М. Карабко, М. Р. Жулян-
кова, Л. Л. Літвіненка, А. А. Малыгінай,
В. Г. Мазгот, С. М. Пад'янавай, Н. С. Сцерхавай
і інш. Аўтары ў сваіх даследаваннях вызна-
чаюць шляхі і сродкі выхавання мастацкага
густу навучэнцаў розных узроставых груп
і студэнтаў пры дапамозе іх далучэння да
розных відаў мастацтва.

У педагогічнай навуцы на сённяшні дзень
склалася дастаткова дакладнае ўяўленне пра
мастацкі густ, які традыцыйна разглядаўся як
уласцівасць, якасць, здольнасць асобы.

Адной з найбольш істотных прац для
нашага даследавання, прысвечанай праблеме
мастацкага густу, з'яўляецца кніга І. І. Далецкай
«Выхаванне мастацкага густу старшакласнікаў». Аўтар разглядае гэта паняцце як
здольнасць чалавека правільна ўспрымаць і
самастойна асэнсоўваць творы мастацтва, як
абумоўленую светапоглядам асобы, грамад-
скім і эстэтычным ідэалам непасрэдную эма-
цыйную ацэнку мастацкай інфармацыі. Да-
следчык адзначае, што добрым мастацкім гус-
там можа і павінен валодаць кожны навучэнец.
Развіты мастацкі густ не толькі дапамагае асобе
бе пранікнуць у сутнасць твора, лепш зра-
зумець багацце і прыгажосць мовы, моц вобра-
заў, дасканаласць кампазіцыі, але і атрымаць
эстэтычнае задавальненне і асалоду ад
успрынятага [2, с. 5–7].

Такой самай пазіцыі прытрымліваецца і
Б. М. Няменскі. Развіты густ дапамагае зра-
зумець сапраўднае мастацтва і адрозніць яго
ад «антымастацтва»; гэта свайго роду «свя-
домы імунітэт», які садзейнічае фарміраванню
эстэтычнай патрабавальнасці.

Вялікі ўклад у распрацоўку праблемы мас-
тацкага густу ўнёс Б. Ц. Ліхачоў. Даследчык
разглядае паняцце «мастацкі густ» як здоль-
насць чалавека адчуваць, перажываць,
бачыць, вызначаць і аб'ектыўна ацэньваць
пригажосць, дасканаласць і недасканаласць
твораў мастацтва.

На думку Б. Ц. Ліхачова і Я. В. Квяткоўскага
аб'ектыўную аснову сапраўднага мастацкага
густу складае, з аднаго боку, «... дыялек-
тычнае адзінства высокай мастацкай формы
і глыбокага ідэйна-маральнага зместу асвоен-
ных твораў мастацтва, з другога, высокаразві-
тую культуру асобы, разуменне мастацкіх асаб-
лівасцей твора, яго стылю, жанру, кампазіцыі,
усіх вобразна-выяўленчых сродкаў, тонкасцей
акцёрскага выканання, рэжысурсы» [3, с. 28].

Іншая трактоўка гэтай катэгорыі ў А. П. Ма-
ханько. Вывучаючы розныя аспекты фармі-
равання мастацкага густу ва ўмовах музычнага
самадзейнасці клубных устаноў, аўтар вызна-
чае яго праз катэгорыю «мастацкая дзея-
насць». На думку А. П. Маханько, мастацкі густ
не можа зводзіцца да «непраяўленых» здоль-
насцей, нейкіх мастацкіх магчымасцей суб'екта». Яго аб'ектыўны змест складае мастацкая
дзеянасць, якая накіравана на пачуццёва-
вобразнае ўспрыяцце твораў мастацтва, «іх
разуменне і «арэчаўленне» смакавых нормаў
і эталонаў у творчасці».

Аналіз навуковай літературы дазволіў выявіць агульнасць у вyzначэнні ролі мастацкага густу ў гарманічным развіціі асобы. З пункту гледжання большасці аўтараў развіты мастацкі густ з'яўляецца адным з паказыкаў мастацкай адукаванасці, эстэтычнай развітасці асобы, узроўня яе эстэтычнай выхаванасці. Ён не толькі дае магчымасць чалавеку атрымаць эстэтычную асалоду ад успрынятых мастацкіх каштоўнасцей, задаволіць свае эстэтычныя патрэбы, інтэрэсы, але і садзейнічае самарэалізацыі ў мастацкай дзейнасці, фарміраванню светапогляду, эстэтычнай і мастацкай свядомасці асобы.

Сінтэзуочы навуковыя факты, мы лічым, што мастацкі густ – гэта ўстойлівая ўласцівасць, якая дазваляе асобе зразумець інфармацыю, закладзеную ў творах мастацтва, асэнсаваць значнасць і каштоўнасць гэтай інфармацыі, якая садзейнічае выпрацоўцы і замацаванню суб'ектуўных пераваг і схільнасцей, неабходных для арыентацыі ў разнастайных фактах, з'явах і прадуктах мастацкай культуры.

У гэтым азначэнні мы падкрэсліваем перш за ёсё тое, што мастацкі густ не з'яўляецца адной з праяў эстэтычнага густу, яго разнавіднасцю (Ю. Б. Борэў, Л. Н. Коган, А. М. Карабко, М. Я. Кудраўцева, А. П. Маханько, Я. Г. Якаўлеў і інш.). Вядома, што эстэтычныя адносіны людзей да акаляючага свету зводзяцца не толькі да мастацкіх з'яў (мастацкая дзейнасць, прадукты мастацкай творчасці), але і ўключаюць розныя сацыяльныя падзеі, разнастайныя факты рэальнага жыцця, прыроды і грамадства. Такім чынам, развіты эстэтычны густ садзейнічае пазнанню і ацэнцы шырокага кола з'яў, падзеяў, прадметаў, у тым ліку прадуктаў мастацкай дзейнасці. Разам з тым, мастацкі густ садзейнічае пазнанню і ацэнцы больш вузкага спектра з'яў, менавіта мастацкіх: мастацкая дзейнасць і яе прадукты. Ён утрымлівае ў сабе акрамя эстэтычных крытэрыяў і такія, як «крытэрый праўдзівасці мастацкага адлюстравання, значнасці праблем і ідэй, што вылучаюцца мастаком, і прынцыпай іх рашэння, мастацкага майстэрства, уздзеяння мастацтва на чалавека» [4, с. 29]. З улікам сказанаага мы лічым, што эстэтычны і мастацкі густы – гэта дзве розныя і самастойныя катэгорыі.

Важнае тэарэтычнае і практычнае значэнне ў вывучэнні катэгорыі «мастацкі густ» для нашага даследавання мае проблема яго структурыравання. У навуковай літературы была зроблена спроба вызначыць структурныя кампаненты мастацкага густу. Вывучыўшы розныя пункты гледжання па гэтым пытанні, неабходна адзначыць, што мы не можам у поўнай меры пагадзіцца з пазіцыямі назва-

ных даследчыкаў, паколькі ў адным выпадку вызначаны не структурныя элементы мастацкага густу, а структура яго праяўлення (С. Г. Мацаян). У другім – разглядаецца працэс адлюстравання, станаўлення ў свядомасці чалавека пэўнага вобразу (успрыняцце) і канкрэтны від дзейнасці асобы (ацэнка), накіраваны на выяўленне адносін да ўспрынятага (А. М. Дземчанка, Н. С. Сцерхава). У трэцім выпадку – такі псіхічны працэс, як воля і індывідуальная асаблівасць асобы – інтэлект (А. М. Карабко) і г. д.

У сяю чаргу, мы пррапануем наступныя кампаненты структуры мастацкага густу: патрэбнасна-матывацыйны, ацэнчны, эмачыйны і рацыянальны. Патрэбнасна-матывацыйны ўключае мастацкія інтэрэсы, мастацкія патрэбнасці і мастацкія перавагі (асаблівая форма інтэрэсаў і патрэбнасці) асобы ў галіне мастацтва. Асноўай харктарыстыкай гэтага кампаненту з'яўляецца выбіральная схільнасць чалавека да ўспрыняцця і стварэння каштоўнасцей, якая залежыць ад вопыту мастацкіх зносін (мастацкага ўражання) і узроўню мастацкага выхавання. У час пастаянных зносін з сапраўдным мастацтвам асока пачынае глыбей разумець яго мову, закладзеную ў «тэкст культуры» (тэрмін I. У. Араноўскай) мастацкую і іншую інфармацыю, адчуваець патрэбу ў паглыбленні сваіх ведаў аб мастацтве, выпрацоўваець дыферэнцыраванасць мастацкіх пераваг і г. д. Устойлівая мастацкая цікавасць да розных відаў мастацтва, мастацкая патрэбнасць садзейнічаюць актывізацыі дзейнасці асобы, мэтанакіраваному і ініцыятыўному пошуку яркіх уражанняў, ведаў, творчых адносін асобы да працэсу ўспрыняцця, пазнання, азнямлення з новымі фактамі, прадуктамі мастацкай культуры.

У якасці наступнага элемента структуры мастацкага густу выступае ацэнчны кампанент, які «факусіруе» ў сабе такія праявы густу, як ацэнка і суджэнне. Першая праява мастацкага густу – ацэнка – з'яўляецца выражэннем асабасных адносін да ўспрынятых з'яў мастацтва ў адзінстве яго формы, якасці і сацыяльнай значнасці, сціслай вербальнай формай, канкрэтным выражэннем («падабаецца – не падабаецца»). Пры такай якаснай ацэнцы твора мастацтва ўсталёўваецца сувязь паміж ім і каштоўнаснай арыентацияй чалавека. Другая праява мастацкага густу – суджэнне – разнавіднасць ацэнкі, якая ўяўляе сабой разгорнутую вербальную форму; абгрунтаваная асобай ацэнка, у якой раскрываюцца пэўныя погляды, каштоўнасныя ўстаноўкі, светапогляд суб'екта пры аналізе твораў мастацтва.

Трэцім і чацвёртым элементамі структуры мастацкага густу з'яўляюцца эмацыйны і рабцыянальны кампаненты, якія, на наш погляд, перамяжкоўваюцца і спалучаюцца. Пры ўспрынняці, а потым пры ацэнцы любога твора мастацтва ў суджэнні чалавека заўсёды ўзнікае эмацыйнае пачуццё прыняцця або непрыняцця, задавальнення або незадавальнення, г. зн. «рэакцыя на эстэтычнае ўздзеянне» (М. І. Кіяшчанка, М. Л. Лейзераў). Аналізуючы ўспрыннятае, чалавек разумее, па якой прычыне твор мастацтва падабаецца або не падабаецца. Чым больш чалавек разважае, тым больш эмацыйная ацэнка дапаўняеца рацыянальнай.

Такім чынам, абагульняючы ўсе разгледжаныя меркаванні пра мастацкі густ, можна сцвярджаць, што ён уяўляе сабой своеасаблівую «канцэнтрацыю» мастацкіх пераваг і арыентацый, выражэнне адносін чалавека, яго ацэнку вартасці і недахопаў мастацка-творчага працэсу і яго вынікаў (творы мастацтва), г. зн. больш вузкага спектру з'яў – мастацкіх. Зразумець, ацаніць і асэнсаваць інфармацыю, закладзеную ў творах мастацтва, яе значнасць і каштоўнасць здольна асоба, якая валодае развітым мастацкім густам – адносна ўстойлівай уласцівасцю, якая садзейнічае замаца-

ванню аб'ектыўных норм, выпрацоўцы суб'ектыўных пераваг і схільнасцей, неабходных для арыентацыі ў інфармацыйнай разнастайнасці сучаснай культуры.

ЛІТАРАТУРА

1. Пушкарэва Т. И. Проблема художественного вкуса и современное искусство : дисс. ... канд. филос. наук. М., 1998.
2. Долецкая И. И. Воспитание художественного вкуса старшеклассников при изучении творчества Маяковского и Твардовского. М., 1965.
3. Лихачев Б. Т., Квятковский Е. В. Сущность, принципы и система эстетического воспитания учащихся общеобразовательной школы // Советская педагогика, 1980, № 7. С. 27–38.
4. Скатерциков В. К. Об эстетическом вкусе. М., 1974.

SUMMARY

Essential characteristics of the conception have been explored «artistic style», which are examined by the position of two theoretical approaches: philosophy-esthetical and psychology-pedagogical. The main components of the structure of the artistic style (required-motivative, estimated, emotional and rational) and its peculiardities have been chosen. The role of the artistic style is analysed in the harmonious development of a person.